

# Францішак Багушэвіч

Імя Францішка Казіміравіча Багушэвіча (нарадзіўся 21 красавіка 1840 г., памёр 28 красавіка 1900 г.) вядома нашай грамадскасці, як імя паэта — рэволюцыйнага дэмакрата XIX стагоддзя, творчасць якога непасрэдна прымыкае да творчасці Шэўчэнкі, Некрасава, Салтыкова-Шчедрына і ў значнай меры грунтуецца на гэтай творчасці. Гэта зусім натуральна, бо яна вынікла з тых самых гістарычных умоў класавай барацьбы перадрэформенай і пасля-рэформенай Расіі.

Праўда, творы Фр. Багушэвіча з'явіліся ў друку крыйху пазней. Яны былі надрукаваны ў пачатку 90-ых гадоў («Дудка беларуская» — у 1891 г. у Кракаве пад псеўдонімам «Мацей Бурачок», «Смык беларускі» — у 1894 г. у Познані пад псеўдонімам «Сымон Рэўка з-пад Барысава»). Але гэта не адрывае іх ад бурнай эпохі 60—70-ых гадоў, па-першае, таму, што ў той час складаўся светапогляд Багушэвіча, які грамадская дзеяча і пісьменніка, а, па другое — таму, што 90-ыя гады — гады пачатку ўздыму рабочага рэволюцыйнага руху — зноў ставілі, як адно з самых актуальных пытанняў, пытанне ліквідацыі рэштак прыгонніцтва.

Для Беларусі, дзе рэшткі прыгонніцтва былі яшчэ больш пашыраны і прайдзяліся з яшчэ большай жорсткасцю, рэволюцыйна-дэмакратычная паэзія Багушэвіча, наўважаецца апублікованая ў 90-ых гадах, мела асабліве значэнне. Закранаючы пытанні несправядлівасці існуючага соцыяльнага ладу і беззаконнасці яго існавання, паэзія Багушэвіча давала штуршок рэволюцыйным імкненням сялянства, нягледзячы на тое, што сама непасрэдна і проста не заклікала да рэволюцыйнага дзеяння.

У 1902 годзе Ленін пісаў: «Мы перажывам бурныя часы, калі гісторыя Расіі крохыць уперад сямімільнымі крокамі, кожны год значыць часам больш, чым дзесяцігоддзі мірных перыяду. Падводзяцца вынікі паўстагоддзю парэформенай эпохі, закладваючы камяні для соцыяльна-шалітыхнічных пабудоў, якія будуть доўгага вызначаць лёс усёй краіны» (Ленін, т. V, ст. 145). Своеасаблівым аллюстраўнем паўстагоддзя парэформенай эпохі была і творчасць паэта-дэмакрата.

Само сабой зразумела, што не ёсё ў спадчыне Фр. Багушэвіча было прыгодна стаць каменем у фундаменце новых «соцыяльна-шалітыхнічных пабудоў». Яму былі ўласцівы асобыя памылковыя погляды, напрыклад, на сярэдневяковую гісторыю Беларусі і на значэнне уніяцтва; ён ідэалістычна разглядаў пытанне аб мове і паэзіі інш.

Але не гэтыя памылкі і недахопы абмежаванага часам светаўспрымання складалі сутнасць творчасці пісьменніка. Сутнасць яе складала зусім іншая. Фр. Багушэвіч ясна бачыў прыгнечанае становішча людзей працы — стваральнікаў усіх багаццяў на зямлі і ўзнімаў свой голас пратэсту супраць іх прыгнёту. А самае галоўнае — ён першы ў беларускай літаратуре смела і адкрыта стаў на пункт гледжання рускіх рэволюцыйных дэмакрататаў — Белінскага, Дабралюбава, Чэрнышэўскага, Некрасава на іаэзію, як на адзін з дзеісных сродкаў шалітыхнічнай барацьбы за лепши лёс прыгнечаных народных нізоў. У гэтым напрамку яму давялося перш-на-перш абараніць права народа на літаратуру на сваёй уласнай мове. І трэба сказаць, што гэту абарону Фр. Багушэвіч правёў бліскучая. У прадмове да зборніка «Дудка беларуская» ён пісаў:

«Братцы мілыя, дзеці Зямлі-Маткі маёй! Вам ахвяруючы працу сваю, мушу з вами пагаварыць трохі аб нашай долі-нядолі, аб нашай бацькавай спрадвечнай мове, катою мы самі, ды і не адны мы, а ўсе людзі ўсёй мірской мужыцкай завуць, а завецца яна «беларускай». Я сам калісь думаў, што мова наша — «мужыцкая» мова і толькі таго. Але... з тэй пары я щмат гэз быў, щмат чаго відзеў і чытаў, і праканаўся,

★  
(Да пяцідзесяцігоддзя  
з дня смерці)

што мова наша ёсьць такая-ж людская і панская, як і французская, або нямецкая, або і іншая якая».

Аднак валоданне мовай для Багушэвіча не было самамэтай, хаця ён і прызнаваў за ёй выключнае значэнне. Багушэвіч рэзка адмежаваўся і асуздзіў ліберальна-памешчыцкі напрамак у беларускай літаратуре, — у прыватнасці: Дуніна-Марцінкевіча. Паэта не задавальнялі беларускія кнігі, якія па свайму зместу «нібы смеються з нашага брата пісаны».



Непасрэдны ўдзельнік сялянскага паўстання 1863 года, вучань Шэўчэнкі і Некрасава, ён добра ведаў, якія кнігі патрабны селяніну. Паэт двойчы едзе заграніцу і там выдае на ўласны кошт свае творы пад двумя рознымі псеўдонімамі і арганізуе іх перамітраўку ў Беларусь. Робіць ён спробы надрукаваць зборнік алавяданняў «Беларускія расказы» і зборнік вершаў «Беларускія скрыпачкі» ў царскай Расіі. Але царская цензура адразу ўбачыла непажаданую ёй соцыяльную наўкараванасць паэзіі Багушэвіча і не дала дазволу на друкаванне. Магчыма да лірычных вершаў «Беларускія скрыпачкі» адносіцца і гэты невялічкі верш, два радкі з якога былі ўзяты сялянамі — сябрамі паэта для надпісу на вінку ў часе паходаў Багушэвіча:

«Вечер дзъме і вые,  
Што аж мыслі рвуцца.  
Змоуклі песні тыя,  
Што іграў на дудцы.  
Раз яшчэ зайграю  
У астатнія хвілі  
Для тых, што жаль маю,  
Што мяне забылі...\*)

Скарга паэта на тое, што яго забылі, — відавочна вымушаная неспрыяльнымі ўмовамі для дэмакратычнай паэзіі ў царскай Расіі, — была перадчаснай. Пісьменніка не забылі. На яго паэзіі выхоўваліся і вучыліся маладыя сілы беларускай рэволюцыйнай дэмакраты 900-х гадоў.

У сваёй творчасці паэт праводзіць рэзкую грань паміж панам і селянінам, прычым усе сімпаты яго на баку селяніна. Пан для яго — дармаед, паразіт, у якога, як і ў бандыта, «дабро ўсё здабыта толькі крыва́й братніяй» (верш «Панская ласка»). Пансскую дабрачыннасць паэт згодзен разглядаць толькі ў адным разрэзе: яна падобна на літасць разбойніка, які выкінуў абрабаваному пану кожушок і пасталы, каб той не замёрз у лесе.

Багушэвіч непавідзеў папоў векавой нянявісці селяніна і сэрцам і розумам перадвога, прагрэсіўнага разначынца-дэмакрата. Прычым гэта нянявісць была і кан-

крэтнай і абагуленай. Так, у эпіграме на магната Тадэуша Врублеўскага ён дае такі партрэт гэтага пана:

Малімёнчык наш Тадэўка,  
Гад, на панеры масюк:  
Як пачуе, дзе ёсьць дзеўка,  
Дык улезе, як пацук...  
Як ён моліца — дык грэша,  
Як смеецца — плачуць людзі,  
Як пабожыцца — то брэша,  
Як салодкі — кепска будзе.\*\*)

А колькіх такіх-жа, толькі ўжо абагуленых і тышізаваных партрэтав паноў, ксяндзоў, ураднікаў, эканомаў, царскіх чыноўнікаў і суддзяў даў паэт у вершах «Быў у чысы», «У астрозе», «Бог не роўна дзеле», «Скацінная апека», «Песня» («Гарцуй, танцуй, пане! — табе хлеба стане»). З нянявісцю паказвае паэт і тых, хто зрадзіў свайму сялянскаму класу і, падвучыўшыся, перайшоў у стан эксплуататораў (вершы «Ахвяра», «Калыханка»).

Доля селяніна непакоіць паэта. Ён гатоў аглохнунь, каб не чуць, «як звякають ланцугі на людцах, што з хат уцякають», аслепнунь, каб не бачыць, як «крыж уеўся ў плечы, ланцугі ў руки» (верш «Праўда»). Але лёс вызначыў пісьменніку пачэсную ролю — будзіць свядомасць селяніна, раскрываць яму вочы на свет. І ўсю страсць сваёй души, увесе талент мастака слова аддае паэт гэтаму свайму высокаму прызначэнню. У праграмным вершы першага зборніка «Мая дудка» Фр. Багушэвіч вызначае свае эстэтычныя погляды. Паэзія для яго — справа жыцця. Покуль «не высахнуць грудзі», «не выцякнут слёзы», «не падарвутца сілы», паэт будзе змагацца за лепшую долю селяніна, здабываць для яго

Вадзіцы хоць каплю,  
Ды такой вадзіцы,  
Ды з такой крыніцы,  
Што, як то нап'ецца,  
Ды вольным стаецца.

У сатырычных куплетах «Дурны музык, як варона», трывунным лірычным вершы «Бог не роўна дзеле», байцы «Воўк і азечка», баладзе «Не ўсім адна смерць», паэтычным дыялагу ў народным стылі «Чаго бяжыш, мужычок?», вершаваных алавяданнях «Быў у чысы», «У судзе» і інш. — усімі новымі тады яшчэ для беларускай літаратуры паэтычнымі формамі і жанрамі — імкненіца растлумачыць пісьменнік селяніну, што ён сапраўдны творца багацця ў зямлі. Сваімі творамі Фр. Багушэвіч імкнуўся прафіліроўваць сяляніну, што ён сапраўдны творца багацця ў зямлі. Сваімі творамі Фр. Багушэвіч імкнуўся прафіліроўваць сяляніну, што ён сапраўдны творца багацця ў зямлі.

Разам з гэтым ён ставіў і другую задачу — абудзіць у сэрцы кожнага чэснага чалавека любоў да сваёй родзімы-Беларусі. Ён едка высмейваў касмапалітызм і нізка-паклонства перад заходам з боку мясцовага шляхетства.

Вуаліруючы свае парады ў форму апавядання прастадушнага, наўнага селяніна («У астрозе», «Быў у чысы»), Багушэвіч падказваў магчымую расправу народных нізоў са сваімі прыгнітальнікамі. Ва ўсім гэтым сказаўся жыватворчы ўплыў на яго паэзію рускай рэволюцыйнай-дэмакратычнай літаратуры. Усім гэтым дораг і блізкі Фр. Багушэвіч і нашаму чытачу, як папярэднік сучаснай беларускай паэзіі.

Дораг і блізкі нам Фр. Багушэвіч і тым, што ён быў першым паэтом, які паставіў беларускую літаратуру канца XIX і пачатку XX стагоддзяў на грунт крытычнага рэалізма. У яго вучыліся гэтаму рэалізму і страснаму служэнню народу маладыя сілы рэволюцыйнай дэмакратыі пачатку лізвяцісціх гадоў: Цётка, Янка Купала, Якуб Колас, якія прынесьлі на змену «аднаструнай ліры» Фр. Багушэвіча сваімі шматструннымі лірамі. Яны развілі далей тое, што даў беларускай паэзіі яе першы рэволюцыйнай-дэмакратычны пісьменнік.

Мих. КЛІМКОВІЧ.

\*) Верш гэты, як і нізка другіх, толькі нядэяўна знайдзены і ўпершыню друкуюцца ў часопісе «Полымя» № 4, 1950 г.

\*\*) Адтуль-жа.